

Запрашаем наведцаў

24 красавіка 2021

Дзень экалогіі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "У гасцях у Каманды 99"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Драздова В.А.
Віктарына "Азбука экалогіі"	9.55 - 10.40	Кабінет №5	Драздова В.А.
Конкурс малюнкаў "Экалогія вачамі дзяцей"	10.50 - 11.35	Кабінет №5	Драздова В.А.
Рухомыя гульні на свежым паветры	11.45 - 12.30	Стадыён	Драздова В.А.
5 - 8 класы			
Мультурок "У гасцях у Каманды 99"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Драздова В.А.
Віктарына "Азбука экалогіі"	9.55 - 10.40	Кабінет №5	Драздова В.А.
Конкурс плакатаў "Зялёная планета"	10.50 - 11.35	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Дыскусія "Берагчы прыроду-доўг ці абавязак?"	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Вясновае першынства па лёгкай атлетыцы ў праграме раённай спартакіяды школьнікаў	9.00 - 12.30	Стадыён "Мухавец", г.Пружаны	Аскерка А.П.
Раённы злёт-конкурс юных інспектараў дарожнага руху	9.00 - 12.30	СШ №5 г.Пружаны	Фядотава А.А., Кірушына В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Конкурс плакатаў "Зялёная планета"	10.50 - 11.35	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Дыскусія "Берагчы прыроду-доўг ці абавязак?"	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Вясновае першынства па лёгкай атлетыцы ў праграме раённай спартакіяды школьнікаў	9.00 - 12.30	Стадыён "Мухавец", г.Пружаны	Аскерка А.П.
Раённы злёт-конкурс юных інспектараў дарожнага руху	9.00 - 12.30	СШ №5 г.Пружаны	Фядотава А.А., Кірушына В.М.